

# паэзія

паэзія

## Ігар Пракаповіч



...у шчыльнасьці касьмічнай  
нашы думкі  
жывуць, як пчолы  
ў сотах на вашчыне...

## Новая зямля

\* \* \*

Закончыўся тыдзень русальны,  
Бярозавы съцішыўся гай.  
У шолаху траў разывітальным  
мне чуеца подых «бытай...».

Мне мрояцца дзіўныя згадкі  
Зусім нечаканых краёў:  
У образах прывідна-вадкіх  
Купаецца фауна сноў.

І съмеху дзявочага рэха  
Далей. І бліжэй да вады.  
Вось плёскату сумнага ўцеха...  
Вось нікнуць у рэчцы съяды...

Што ў сэрцы маім застанеца?  
Чаму так самотна яму?  
Русалка прызыўна съмяеца.  
Ды толькі ня мне. А каму?

\* \* \*

Спыніўся час.  
Гадзіннікі ідуць.  
І воск астыў.  
І сьевечка не згарае.  
І мужыкі па-чорнаму  
зноў п'юць –  
Шчаслівы той,  
хто выпіць гроши мае.

Да хрыпаты,  
да сталі ў галасах  
Рашаюцца  
сусьветныя праблемы.  
А на зямлю  
зноў падае раса,  
і небасхіл  
перамыкае клемы.

Каштоўны час.  
Нашто яго лічыць?  
Ідуць усе  
гадзіннікі у старасць.  
Далёка ТАМ  
мы ўжо ня будзем жыць.  
На гэта спадзявацца –  
проста марнасьць.

Дык піце ж, мужыкі,  
спыняйце час,  
І гаварыце,  
каб было цікава.  
Такімі неба  
хай запомніць вас,  
Бо марна ўсё:  
каханьне, гроши, слава...

\* \* \*

Раніцай  
расьцеш  
у садзе.  
Распускаеш галіны  
і карэньне.  
Марыш:  
усё,  
паўсюль,  
заўсёды.

Вечарам  
дрэмлеш  
у полі.  
Падаюць галіны,  
сохнуць карані.  
Разумееш:  
нічога,  
нідзе,  
ніколі...

### **Новая Зямля**

У космасе бяздонным  
існаваньне  
фізічнай абалонкі  
ёсьць імагнен'не,  
якое пакідае  
ці каханьне,  
ці радасьць,  
ці трывогу,  
ці зьдзіўлен'не...

У шчыльнасці касымічнай  
нашы думкі  
жывуць, як пчолы  
ў сотах на вашчыне,  
і час, што мае  
уласьцівасьць гумкі,  
іх вобраз лепіць  
на планетнай гліне.

І кожнаму сваё  
у гэтым съвеце  
пчаляр узважыць  
цёплаю рукою.  
І стане гліна —  
толькі зорным съмецьцем.  
І стане думка  
новаю Зямлёю.

\* \* \*

Мы разьвітаемся  
і застануцца толькі  
словы,  
што не знайшлі  
шляхоў сваіх да вуснаў,  
што ураган  
увышаных пачуцьцяў  
перажылі  
ў глухой затоцы сэрца,  
што не змаглі  
забыцца на умоўнасць  
звычайных съцен  
і той звычайнай столі,  
што закрывае  
сонца і нябёсы  
і не дае  
упасыці на зямлю  
начному космасу.

А слова «я люблю»  
павісьлі ў маўчаньні,  
і разьвітанье  
холадам дыхнула...

---